



12 ЧЭРВЕНА 2008 г.
ЧАЦВЕР
№ 108
(26221)

Кошт 490 рублёў

ВЫДАЁЦЦА 3 9 ЖНІўНЯ 1917 Г.

ЗВЯЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

Table with subscription rates for 'Звезда' newspaper. Columns: Index, 1st month, 3rd month, 6th month. Rows: Individual, Pensioners, Subscribers.

Рэзкага павышэння цэнаў на жывёлагадоўчую прадукцыю ў Беларусі не будзе

Яно будзе ажыццяўляцца толькі пазатпа і вельмі ўзвжана. Такую думку выказала першы намеснік міністра сельскай гаспадаркі і харчавання Надзея Каткавец на выстаўцы «Харчовая індустрыя», якая адкрылася ў Мінску.

САЦЫЯЛЬНАЯ СПРАВДЛІВАСЦЬ МАЕ ДЛЯ АБИТУРЫЕНТАЎ ВЫКЛЮЧАНАЕ ЗНАЧЭННЕ



Учора ў Камітэце дзяржаўнага кантролю адбылося пасяджэнне Дзяржаўнай камісіі па кантролі за ходам падрыхтоўкі і правядзеннем уступных іспытаў у вышэйшых і сярэдніх спецыяльных навучальных установах.

ШТРАФ ПА МАКСІМУМУ

Нецвярозых вадзіцеляў будучы караць больш «доўгім» рублём. Генеральны пракурор Рэспублікі Беларусь запатрабаваў ад падначаленых яму пракурораў прыняць дадатковыя меры ўздзеяння да асобай, якая кіруе транспартнымі сродкамі ў стане ап'янення.

Першы крок да прафесійнай МЭТЫ

12 чэрвеня ў 11 гадзін у Беларусі афіцыйна стартуе прыёмная кампанія. У гэты дзень у пункты правядзення цэнтралізаванага тэсціравання прыдуць маладыя людзі, якія будуць здаваць цэнтралізаваны тэст-экзамэн на беларускай мове.

Ходзяць чуткі, што... ..праезд у кампенсуючым аўтобусе № 33 — платны?

Гаворка ідзе пра аўтобусны маршрут, уведзены на час рэканструкцыі перасадкавага вузла Мінскага метрапалітана. З 9 чэрвеня ён будзе арганізаваны ад станцыі метро «Інстытут культуры» да станцыі «Плошча Перамогі».

Формай уступных іспытаў, — паведаміў журналістам адказны сакратар Дзяржаўнай камісіі па кантролі за ходам падрыхтоўкі і правядзеннем уступных іспытаў Валерый Аўсяннікаў.

...у рэстаранах «Макдональдс» выключаны з меню памідоры

Прынамсі, так вынікала з тэлеапытання ў ЗША рэстараны хуткага харчавання адмаўляліся ад выкарыстання пры прыгатаванні страў памідораў пэўных гатункаў. Быццам бы яны выклікаюць атручэнні.

Паритетбанк
Уважаемые акционеры ОАО «Паритетбанк»!
26 июня 2008 г. проводится внеочередное Общее собрание акционеров банка в заочной форме методом опроса с повесткой дня:

1. Об избрании Счетной комиссии.
2. Об определении размера вознаграждения членам Наблюдательного Совета за исполнение ими своих обязанностей.

Собрание проводится по адресу: г. Минск, ул. Гамарника, 9/4, комн. 306. Бюллетени для заочного голосования и другие материалы в собранию участники собрания могут получить по указанному адресу 19—20 июня 2008 г. с 9.00 до 16.00, тел. (017) 288 49 43.

КУП «Минский областной центр учета недвижимости»
ПРОВОДИТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН

на право заключения договора аренды земельного участка площадью 0,0522 га сроком на 50 лет для размещения объекта торговли по ул. Партизанской в г. Воложин. Начальная цена предмета аукциона — 2 558 298 бел. рублей.

Table with exchange rates for various currencies: USD, EUR, GBP, etc.

Паритетбанк
Уважаемые акционеры ОАО «Паритетбанк»!
26 июня 2008 г. проводится внеочередное Общее собрание акционеров банка в заочной форме методом опроса с повесткой дня:

Увага! «Прамая лінія»
Медыцынскі сэрвіс на сучасны лад
Як удасканаліць якасць абслугоўвання, наколькі даступныя для ўсіх пацыентаў сучасныя медыцынскія тэхналогіі, ці ўдасца пазбавіцца ад чэргаў у медустановах, калі плануецца завяршыць перааснашчэнне галіны? На гэтыя і іншыя пытанні падчас «прамой лініі» чытачам «Звезда» СЕННЯ адкажа начальнік упраўлення арганізацыі медыцынскай дапамогі Мікалаю Валыянцінавічу КАПЛАВА.

«Прамая лінія»
Пытанне аб страванні
Аб метадах дыягностыкі і новых падыходах у лячэнні хваробаў стравава, стану, якія суправаджаюцца пажоўткай, захворванні страўніка, падстраўнікавай залозы, печані і жываціны ўжо можа даведацца, калі падтэлефонуе дацэнт 2-й кафедры ўнутраных хваробаў Беларускага дзяржаўнага медыцынскага ўніверсітэта, кандыдату медыцынскіх навук, урачу-гастрэнтэролага вышэйшай кваліфікацыйнай катэгорыі Мікалаю Валыянцінавічу КАПЛАВА.

Працэдура афармлення зямельных участкаў у сталіцы будзе спрошчана

Паводле інфармацыі начальніка аддзела рэгулявання землекарыстання Мінскай гарадской землеўпарадкавальнай і геадэзічнай службы Ірыны Германовіч, распрацаваны новы парадак падачы дакументаў на афармленне зямельных участкаў, на якіх знаходзіцца прыватныя дамы.

Праблему кадраў у медыцынскай галіне трэба вырашаць за кошт павышэння заробатнай платы і забеспячэння медыкаў жыллем

Так лічыць старшыня рэспубліканскага камітэта Беларускага прафсаюза работнікаў аховы здароўя Алена Белскага. Паводле яе слоў, сярэд 14 галін народнай гаспадаркі па ўзроўні сярэдняй заробатнай платы ахова здароўя знаходзіцца на 8-м месцы, а па ўзроўні сярэднегадавага заробатнай платы — на 10-м месцы.

Хатэжынскі сельсиполком (Прадавец) сумесна с КУП «Минский областной центр учета недвижимости» ПРОВОДЯТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН

по продаже земельных участков в частную собственность гражданам Республики Беларусь для строительства и обслуживания одноквартирных блокированных жилых домов в Минском р-не: д. Хатэжыно, у частку плошчай 0,1878 га, начальная цена — 11 964 738 рубль, в непосредственной близости имеются сети электроснабжения, водоснабжения, разработаны проект электрификации, два участка в д. Ключи площадью 0,1719 га, начальная цена — 15 522 570 рубль, и участок площадью 0,1531 га, начальная цена — 13 786 655 рубль, имеются в непосредственной близости водопровод, разработаны проект электрификации. Победитель аукциона обязан возместить расходы, связанные с подготовкой документации, необходимой для проведения аукциона: д. Хатэжыно — 1 206 340 рубль, д. Ключи — 1 172 803 рубль.

ОАО «Горизонт» (продавец) совместно с УП «Минский городской центр недвижимости» (организатор аукциона) ПОВТОРНО ПРОВОДЯТ ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН

по продаже производственного здания, расположенного по адресу: г. Минск, ул. Куйбышева В.В., д. 19 (инвентарный номер 500С-1381, литер Ж ЖК, общей площадью 612,5 кв.м). Земельный участок общей площадью 0,0360 га для эксплуатации и обслуживания здания предоставлен в постоянное пользование на основании решения Мингорисполкома от 01.06.2005 № 917 п. 24. Начальная цена — 2 744 857 500 белорусских рублей без учета НДС.

Аляксандр ЛУКАШЭНКА: «У БЕЛАРУСІ НЕАБХОДНА ПАВЫШАЦЬ УЗРОВЕНЬ ДАБРАБЫТУ ГРАМАДЗЯН, У ТЫМ ЛІКУ У ВЁСЦЫ»

Прэзідэнт Беларусі 10 чэрвеня разгледзеў кадравыя пытанні. Звяртаючыся да прадстаўнікоў мясцовай вертыкалі ўлады, Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што ў цяперашніх умовах вялікай адказнасць ускладаецца на сельскагаспадарчыя раёны краіны. Як вядома, адна з найболей актуальных праблем у свеце — няхватка прадуктаў харчавання. Гэта пытанне закраналася на нефармальным саміце кіраўнікоў дзяржаў СНД, які прайшоў у Санкт-Пецярбургу. Як высветлілася, гэта праблема тэка хвалюе вельмі многія краіны Садружэння. Прэзідэнт Беларусі, у прыватнасці, абмяркоўваў яе ў час размовы з прэзідэнтам Украіны.

«Прагучалі нават выказванні, што ў СНД трэба ўстанавіць ледзь не фіксаваныя цэны на асобныя віды прадуктаў харчавання. На гэта я адказаў: Беларусь таксама ў свой час прасіла некаторыя краіны, якія выступаюць цяпер з такімі прапановамі, зафіксаваць цэны на углеводародную сыравіну. Але яны былі задаволены ростам цэнаў на углеводароды, а цяпер прапануюць, дапусцім, Беларусь, якая экспартуе прадукты харчавання, зафіксаваць на нейкім узроўні цэны. Так справа не пойдзе: мы ж па сутнасці цэны кудзьям углеводародную сыравіну, а дапусцім, малако, мяса, хлеб павіныя за межы рэспублікі прадаваць па пэўных фіксаваных цэнах. Але ж, як нам заўбяду гаварылі, адносныя павышэнні быць рынковымі», — падкрэсліў Прэзідэнт.

Кіраўнік дзяржавы асабліва адзначыў, што Беларусь пакуль не сутыкнулася з праблемай няхваткі прадуктаў харчавання. «Наша ішчасце, што мы пачалі яшчэ раней займацца вёскай і цяпер не маем праблем ні з малочнымі, ні з мяснымі прадуктамі. Немалаважна, што наша краіна запэўнівае толькі свецрдыя гатункі пшаніцы. Скажам шчыра: успех цэнаў на прадукты харчавання для нас, з аднаго боку, добра. За мяжой узыліся цэны літаральна на ўсё, што мы да гэтага часу экспартавалі. І сёння рэспубліка мае добры даход ад продажу харчовых тавараў за межамі краіны», — адзначыў Прэзідэнт. Разам з тым, паводле слоў Аляксандра Лукашэнка, цэны ішчэ на прадукты харчавання ў свеце не можа не адбіцца і на ўнутрырэспубліканскіх цэнах.

Цэны на прадукты харчавання ўнутры краіны мы штучна стрымліваем не можам. Калі мы будзем усяляк стрымліваць цэны на прадукты харчавання, з Беларусі проста выведзеце ўсё гэтыя тавары (вытворчасць якіх дзяржава, дарчы, датуе), паколькі іх кошт у краіне суседзьяў будзе вышэйшы ў 2—3 разы. Таму наша краіна павіна выкарыстаць сітуацыю і зарабіць валюту», — заявіў Прэзідэнт. Пры гэтым дзяржава будзе прымаць усю меру па павышэнні дабрабыту грамадзян. «Людзям неабходна даць нармальную зарплату, нельга дапусціць, каб іх жыццёвы ўзровень знізіўся. Адпаведна задаць пастаўлена ўжо, роблены неабходныя разлікі. Заработная плата, эквівалентная \$500, нас ужо не задаволяе, у гэтай пэўнагодзе трэба выходзіць на \$700, а магчыма, і набліжача да \$1000», — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.

Райвыканкамы не павіны ўхіляцца ад гэтай работы: неабходна адшукваць магчымасці для эканоміі сродкаў, якія затым пойдуча на павышэнне зарплат і жыхароў малых і гарадоў населеных пунктаў у сельскай мясцовасці. Прэзідэнт падкрэсліў, што ў Беларусі будуць прыняты неабходныя меры па забеспячэнні населеных пунктаў прадуктамі харчавання, аднак жыхары краіны павіны быць гатовы да розных варыянтаў развіцця эканамічнай сітуацыі ў свеце. «Беларусь практычна на 100 працэнтаў забяспечана сваімі асноўнымі відамі харчовых тавараў. Але доўгімі непазбежны. Цэны за мяжой будуць вельмі высокімі. Эксперты прадказваюць сьвірта рост цэнаў на прадукты харчавання на 100 працэнтаў», — адзначыў Аляксандр Лукашэнка. Паводле яго слоў, сёння вельмі важна арыентавацца людзям на захаванне падобных гаспадарак. «Паводле ацэн ААН, у наступным годзе ў свеце толькі ад голду памруць 17 млн чалавек. У гэтым годзе — 10 млн чалавек. Сёння амаль 1 млрд людзей галадаюць. Гэта рэальная карціна, і адпаведныя міжнародныя арганізацыі ўжо б'юць трыгвоў і патрабуюць ад багатых краін тэрміновага фінансавання. Але і ў развітых краінах ёсць праблема. Напрыклад, багатая Расія 50 працэнтаў прадуктаў харчавання завозіць з-за мяжы. У Амерыцы таксама ўзніклі праблемы ў сувязі з павышэннем цэнаў на углеводароды. Усюды сітуацыя вельмі цяжкая. Таму ні ў якім выпадку нельга нам у Беларусі выразаць жыццё. А ўласны ўчастак зямлі можа быць добрай падмогай», — дадаў Прэзідэнт.

Кіраўнік дзяржавы пацвярдзіў падтрымку кіргіёнаў да ўборанчай і зварнуў асабістую ўвагу на важнасць забяспечэння поўнай захаванасці ўсяго вырашчанага ў гэтым годзе ў рэспубліцы ўраджоў: «Усё збожжавыя павіны быць сабраныя да зрынтка. Акрамя таго, трэба будзе інтэнсіфікаваць работы па гутчэйшым вяртанні зямель у севазары і максімальным павелічэнні пасяўных плошчаў у рэспубліцы. Плянуючы, што адпаведныя заданні будуць даведзены да старшын аблвыканкамаў. Аляксандр Лукашэнка перакананы, што ў цяперашніх умовах у свеце абстаўрацыя і праблема забяспечэння вадой. Беларусь, якая мае вялікія водныя рэсурсы, павіна выкарыстоўваць гэты фактар з найболей шый выгады.

У гутарцы з Юрыем Рымашэўскім, прадстаўленым на пасяду намесніка міністра энергетыкі, Прэзідэнт абмяркоўваў ход выканання канцэпцыі энергазберажэння ў Беларусі і павелічэння долі выкарыстання мясцовых відаў паліва ў дэзінскай гаспадарцы.

Прымаючы рашэнні аб назначэнні пракурорскіх работнікаў, Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што барацьба з карупцыяй застаецца адным з галоўных прыярытэтаў у дэзінскай дзяржаўных арганізацыяў і важная роля тут адводзіцца пракурорам. Прэзідэнт адзначыў, што чакане ў бліжэйшым часе павышэння эфектыўнасці дэзінскай пракурорскіх работнікаў як у цэнтры, так і непасрэдна на месцах. Многае залежыць таксама ад выбудоввання пасляжарова ўзаемадзеяння пракурораў з прадстаўнікамі іншых праваахоўных арганізацыяў, лічыць кіраўнік дзяржавы.

Назначачы новага пасла ў Іране, Прэзідэнт падкрэсліў, што Беларусь цяпер разглядае гэту краіну не толькі як перспектыўнага гандлёва-эканамічнага, але і інвестыцыйнага партнёра. Дзяржава пасляхова рэалізуе сумесныя праекты. У прыватнасці, у Іране вядзецца здабыча Беларускай нафты на радовішчы Джафер, створана зборная вытворчасць МАЗА. Прапароўваецца пытанне паставы беларускіх трактароў з перспектыўна стварэння зборнай вытворчасці ў Іране.

У сваю чаргу на тэрыторыі Беларусі наладжана зборка легкавых іранскіх аўтамабіляў «Саманд». Намечана рэалізацыя з уледам іранскай кампаніі інвестыцыйных праектаў па будаўніцтве выкарыстаных газсіціў, жылых комплексаў, па стварэнні ў СЭЗ «Мінск» транспартна-абслугоўваючага комплексу «Прыволье», а таксама некаторых праектаў у абласных цэнтрах.

Аляксандр Лукашэнка паставіў заданне значна нарасіць тавараабарот з Іранам, адзначыўшы, што для гэтага ёсць неабходны патэнцыял.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

Еўра-2008: прагматызм замест рамантызму?

Матчы ў групе D паміж зборнымі Расіі і Іспаніяй, Грэцыяй і Швецыяй завяршыліся першы тур фінальнай стадыі Еўра-2008. Каманда Іспанія разграміла нашых усходніх суседзяў 4:1, а чэмпіёны Еўропы, грэкі, былі пасаромленыя шведскімі футбалістамі — 0:2. Падаўляцця ўражаннямі і ўласнымі сімпатыямі, а таксама падвесьці першыя вынікі стартавых матчаў мы папрацілі вядомых футбалістаў, трэнераў, суддзяў і спартыўных журналістаў.

Вячаслаў ГЛЕБ, нападчыні нацыянальнай зборнай і ФК МТЗ-РІПА:

— Поўнае расчараванне пакуль ад выступлення зборнай Францыі: з такой гульняй няма чаму «ляціць» на чэмпіянаты Еўропы. Але я думаю, яны ўносяць карэктывы, і ўсё ў іх наладзіцца. Паўдніна са зборнай Расіі бачыў толькі з апошняй паловы (МТЗ-РІПА праводзіла чарговыя матчы ў нацыянальным чэмпіянаце. — Аўт.), таму меркаваць магу толькі па гэтым адрэзку і каментарыяў. За нафта адкрытыя камітэты згулялі супраць каманды Іспанія, магчыма, трэба было абраць чакальную тактыку. Шкада, што 4:1, магло быць 3:2, але так склалася, што Сямак не забіў другі гол, і дапусьце атрымаўлі чэвэрты мяч ад іспанцаў.

Расчаравалі і грэкі, гульня іх не змянілася з мінулага чэмпіянату Еўропы, а вось шведы спадабаліся. Лічу, што гол, які забіў Ібрагімавіч, сама, пакуль, прыгожы на чэмпіянаце. Галандыя — добрая каманда, але што яна ўпраціцца з італьянцамі з лікам 3:0 — ніяк не чакаў. Пакуль што гэты быў самы яркі матч турніру. Але асабіста мае сімпатыі на боку зборных Іспанія і Германія.

Людас РУМБУЦІЦ, чэмпіён СССР па футболе:

— Пасля першага тура складана меркаваць, хто як пройдзе ўсю турнірную адлегласць. Зборная Чэхія выйграе, але ўсе застаюцца вельмі незадаволеныя яе гульняй, швейцарцы праігрылі, але ўсё разумеюць, што яны змогуць яшчэ зрабіць і сыграюць больш дастойна.

Першыя ўражання — выдатна выглядаюць зборныя Галандыя, Германія і Партугалія, здарова згулялі іспанцы. Але аб'ектыўна меркаваць, што на што здатны, можна будзе пасля



У атацы аўтар жэт-трыка ў варота зборнай Расіі Давід Вілья.

дзюх гульняў. І толькі пасля заканчэння першынства можна будзе прааналізаваць, якія змены адбыліся ў тактычных малянках гульні. Сёлета ўвогуле вельмі высокі ўзровень зборных, слабых гульняў няма. Нельга сказаць, напрыклад, што зборная Італія згуляла слаба, проста ўдача, фартуна была на баку зборнай Галандыя, Італія не заслугавала паражэння з лікам 0:3. Чаго нельга сказаць пра зборную Расіі, іспанцы цалкам справядліва з ёй разабраліся. Перавага пірынейцаў ў гэтым матчы была відавочная. Мяркую, што ў фінале моцна аказацца Галандыя і Партугалія. Але хварэю за Галандыя і Францыя, «трохколераў» — мая даўняя сімпатыя, нідэрландцы — з той пары, як з імі пачаў працаваць Марка ван Бастэн. Сярод матчы вызначыў бы спартуэн Партугалія і Турцыя, Германія і Польшчы і, бясспрэчна, Галандыя і Італія. Добры матч і Іспанія — Расія. З забітых мячоў урадуі другі гол партугальцаў, які проста здарова разыгралі, і першы гол Лукаса Падольска. А ўвогуле, непрыгожых гадоў не бывае!

Алег ЧЫКУН, старшыня судзейскага камітэта Асацыяцыі «Беларуская федэрацыя футбола», старшыня Федэрацыі футбола Мінскай вобласці:

— Першынства кантынента мы заўсёды чакаем, спадзіёмся на яркі і відовісны футбол. Першыя матчы — сваёасабівыя прэзентацыі камандаў-удзельніц — гэтыя чаканні апраўдалі. Трэба сказаць, што і

пракаментавачь, паколькі знаходзіўся падчас трансляцыі ў якасці інтэксратора на адным з матчў нацыянальнага першынства і ў зале матчы пакуль не бачыў. Мае асабістыя сімпатыі? Як для суддзі, для мяне галоўнае — відовісны футбол, які прыносіць задавальненне бальшыхышкам. Мне цікавае, любяць зборная, калі яны паказвае добры футбол. У фінале хацелася б пабачыць нашых бліжэйшых суседзяў — Расія, а калі бліжэй да рэчаіснасці, то галандцаў.

Уладзімір НАВІЦКІ, спартыўны каментагатор Белтэлерадыёкампаіні:

Першыя ўражання ў любой справе часта аказваюцца падманлівымі. Таму не хачу спяшацца з высновамі аб рэальнай моцы і перспектывах той ці іншай зборнай. Стратэгія такіх турніраў такая, што часта трэнеры ў стартавых матчах не спяшаюцца раскрываць усе свае карты, таму лёгка памылчыцца ў ацэнках чэрвонскіх магчымасцяў той ці іншай каманды. Здавалася б, па выніку найбольш ярка выглядалі галандцы і іспанцы. Але, на мой погляд, рэальныя магчымасці тых жа італьянцаў і расіян не вымараюцца 0:3 і 1:4 адпаведна. Пасля другога тура, калі прамерная аспіроўнасць, прагматызм камандаў па прычыне турнірных перспектыв аддучу на другі план, мы ўбачым сапраўдны твар кожнай зборнай. Пакуль ні аб якіх сенсацыях, калі хтосьці сябе нечакана праявіў, гаварыць нельга.

Перажываю за зборную Расіі, хачу, каб у гэтай каманды ўсё атрымалася, але адначасна перавагі не аддаю ні адной са зборных. Што з часам мяняецца ў футболе? Я працаваў на фінальнай стадыі чэмпіянату Еўропы, гэты быў у 1992 годзе ў Швецыі, вёў рэпартажы не пасрэдна з арэн чэмпіянату свету, гэта 1990 год, Італія. Ну і некалькі чэмпіянатаў свету і Еўропы я каментываў са студыі на Макавінка, 9, «пад малюнкам».

Не хачу паказвацца чалавечкам, які настальгічна бурчыць, што раней і сонца ярчэй свеціла, і трава зялёнайшай была, і футбалісты хутчэй бегалі, але гэты чэмпіянат Еўропы нам дэманструе, што рацыянальнае зерне, прагматызм у футболе, на вальі, знішчаюць відовішчаснасць, дух рамантызму. І пакуль ва ўсім матчы мы бачылі, што вельмі многае залежала ад таго, якая з камандаў адрае лік. І дасягнуўшы поспеху, забіўшы адзін мяч, каманда закрывалася, пачынала асыроўжыцца. І пакуль не было такога варыянтаў, што зборная, якая першай прапусціла, здолела не праіграць.

Алена АЧЫНІНКАВА.

У Вене з'явілася зона, «свабодная ад футбола»

Газеты сцвярджаюць, што, напрыклад, у Вены прыбыло 250 тысяч бальшыхышкаў з розных краін. Таму ўваход у фануючную зону, разлічана на адначасовае знаходжанне крыху больш за 72 тысяч чалавек, давляецца абмежавача.

Такая вялікая колькасць фанатаў не магла не ўнесці характэрны ў размерную атмасферу Вены. Па вуліцах старажытнага горада з расфарбаванымі тэрамі і гучнымі «крычалкамі» разгульваюць фанаты з дзясцяты краін. Іх можна знайсці нават у самых аддаленых і запавятных кутках горада. Тым не менш, аўстрыйцы працягваюць стрыманацца і нават заірадоўны прагматызм. Некалькі страхавых кампаніяў прапанавалі поліс ад магчымага ўрону, нанесенага фанатамі. Страховаць можна аўтамабілі, будынкы, кафе і рэстараны.

А для тых, хто не падаўжа футбольнай лікаманды, на адной з цэнтральных плошчаў Вены — Карлсплац — адрылася зона, «свабодная ад футбола». Толькі там на нейкі час можна выратавацца ад вар'яцтва, якое захапіла горад.

Атмасфера стадыёна і на ўнітазе

На папіцах швейцарскіх супермаркетаў з'явіўся досыць асаблівы сувенір — упрыгожанае футбольнай сімволікай музычнае сядзенне для ўнітаза. Накрываў сядзення ўпрыгожана швейцарскім сцягам і футбольнымі мячамі. Падчас падняцця накрывы пачынае гучаць гімн Швейцарыяй. «Адчуіце атмасферу стадыёна падчас выканання нацыянальнага швейцарскага гімна!» — заклікае рэкламна слоган патэнцыйных пакупнікоў туалетнага асексура.

Яшчэ адно незвычайнае вынаходзіцтва — «фіт-нэс-трыль» — прыстасаванне для смяжання мяса, якое сумяшчаецца з радзьд. Такім чынам, на піцкію мясца гатаваць стэій і слухаць футбольныя трансляцыі. Адначасна лідарам гэтага сваёасабівага конкурсу на арыгінальнасць можна лічыць вытворцу незвычайнага боба. Тавар

Футбольных фануў далучаюць да Бібліі

Аўстрыйскі епіскап Франц Лакнер, які ў Канфэрэнцыі каталіцкіх епіскапаў Аўстрыі адказвае за адносны са светам спорту, штодзень рассылае бальшыхышкам чэмпіянату Еўропы па футболе sms-паведамленні з цытатамі з Бібліі.

Гэта акцыя з'яўляецца сумесным праектам хрысціянскіх цэркваў краін-гаспадыняў футбольна першынства — Аўстрыі і Швейцарыяй. Расылае sms-паведамленні пачалася 7 чэрвеня з першым свіетком суддзі, які абвясціў старт турніру, і скончыцца 29 чэрвеня пасля фінальнага матча Еўра-2008. Каб падключыцца да сэрвісу, дастаткова пакінуць свой нумар тэлефона на адкрытым да чэмпіянату афіцыйным хрысціянскім партале «Kirche 08».

«Спорт, асабіва футбол, любяць людзі ва ўсім свеце, я — таксама бальшыхышка. Футбол — гэта асабівае гатоўнасць, таму што падчас гульні чалавек можа навучыцца самаадданасці, пачуццю каманды, прыняццям сумленнага спаборніцтва і гатоўнасці да служэння блізкаму», — заявіў епіскап Лакнер. Акрамя бліжэйшых цытат, бальшыхышка з розных краін могуць працячы на экранх сваіх мабільных тэлефонаў выказванні розных філосафаў, Папы Рымскага, а таксама трэнераў і футбалістаў наконт іх стаўлення да веры і футбола.

Бальшыхышка супраць прастытуцыі на Еўра

Еўрапейскія жанчыны падтрымаліся да чэмпіянату Еўропы па футболе. На працягу наступных трых тыдняў Еўра-2008 яны плануецца прасці інфармацыйна-асветніцкую кампанію, накіраваную на барацьбу з прымусовай прастытуцыяй. Паводле меркавання кіраўніка кам-

Вакол Еўра



пані Габі Вермат, чэмпіянат дае ўнікальную магчымасць звярнуць увагу шырокай грамадскасці на праблему гандлю чыжынямі і прастытуцыю на прымуся. Акцыю падтрымлівае пра-

мітат на справах жанчыны ў Еўрапейскім парламенце. Паводле даных камітэта, штогод у Еўропу завозіцца больш за паўмільёна жанчыны для сэксуальнага рабства.

У Швейцарыі і Аўстрыі на стадыёнах, па тэлебачанні і на экранх, спецыяльна ўсталяваныя на вуліцах для трансляцыі матчў, будуць паказваць відэаролік, які павінен наспрахоўваць патэнцыйных кліентаў сэкс-раббы. Відаз змяняе сцэну аўцшэню: мужчыны, якія равуць, тэруюцца за выставлена на продаж маладую жанчыну. Акрамя таго, жаночыя арганізацыі планууюць раздзяць сярод бальшыхышкаў мільён сімвалічных «чэрвонных карткаў прымусовай прастытуцыі» са слоганам кампаніі на 22 мовах.

Жонку трэнера шпіталізавалі з прыпадкам эпілэсіі

Напярэдадні старту чэмпіянату Еўропы жонка галоўнага трэнера зборнай Швейцарыі Кло Кунэ Эліс была дастаўлена ў адну з клінік Цюрыха з эпілэптычным прыпадкам. Яе паведамляе афіцыйны сайт Швейцарскай федэрацыі футбола, 64-гадовы спецыяліст вымушаны быў далучыцца да сваіх падалечных паэзій.

«Дамушнікі» дачакаліся лета

Для кватэрных гладзьяў пачаўся сезон «палывання»

Што часам перахаджае адпущыкам, які бавяць час на ўзбярэжжы цёплага мора, альбо ў сябе на дачы, спакойна адпачываць. Яе правіла, адна трызнавая думка — як там жыць пажывае» кватэра з маёмасцю... І што адметна, гэтыя перахаджы ўнікаюць не на пустыя месцы — разам з сезонам адпачываць пачынаюцца сапраўды сезон «палывання» для кватэрных гладзьяў.

Гарантыі жа, што менавіта вас не абрабуюць, не даюць ні жалезных дзверы, ні супернаварочаныя, хітрыя замкі, лічыць намеснік начальніка Дэпартаменту аховы МУС Аляксандр Старавойтаў. Больш за тое, як сведчыць жыццё, амаль паў мільяна крадзюжыў у краіне адбываецца з-за... бясспэснцыі саміх гаспадароў жылля, да якіх у гладзьяў — свабодны доступ. Да прыкладу, крмынінлік трыпае ў кватэру праз незачыненыя дзверы, у якіх чалавек, спяшаючыся, не нашоў на замок. Альбо летам бестурботныя беларусы забываюць нават закрываць форты, ад'язджаючы на адпачыванне, і такое бывае. Шмат выпадкаў, калі рабункі пад рознымі прычынамі (прадстаўляючыся работнікамі ЖЭСаў, сацыяльных службаў) уводзяць у давер да пацярпелых людзей адчыняюць дзверы.

Разам з тым, паводле слоў начальніка ўпраўлення прафілактыкі Галоўнага ўпраўлення аховы правапарадку і прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі МУС Мікалая Драздо, аналіз крадзюжы за апошнія тры гады сведчыць, што меры, якія арганізоўваюцца праваахоўнікамі па

папярэджанні дачыненых значнасцяў, прыносяць плён: калі рост крадзюжы за 2002 па 2005 год штогод склаўся 26,6 працэнта, 9,4, 27,1 працэнта адпаведна, то летась і сёлета адзначаецца зніжэнне на 1 працэнт і 11,4 працэнта адпаведна. Спрыяе ж гэтаму, у тым ліку, і замена ўваходных дзвярэй ў пад'ездах жылых дамоў, падвальных памяшканнях на больш надзейныя, устаноўка іх і перагаворных прыстасаванняў, узаўваўненне і абсталяванне сістэмамі электрасаствялення месцаў агульнага карыстання ў жылых будынках, дварах, на вуліцах.

Тым не менш, самазаспакоявацца статыстыкай не варта: кватэры, якія застаюцца без нагляду — для «дамушнікоў» яшчэ той смачны кавалак. І каб не патрапіць у сумны спіс ахвяраў гладзьяў і зберагчы сваю хатнюю маёмасць, Аляксандр Старавойтаў раіць даведацца прафесіяналам. Там, дзе не дамоўчыць жалезныя дзверы і крата на вокнах, людзей, лічыць ён, абароніць ахоўна-сігналізацыйна, якую ўстанавіць Дэпартамент аховы. Між іншым, сёння на тэрыторыі краіны ёсць абсталяваны больш за 126 тысяч ахватаў. Калі ж вы спадзеяецеся на шанцаванне (што ліха вас абдыбе бокам), усё ж такі пэўна меры бясходзяць у давер да пацярпелых людзей адчыняюць дзверы.

Разам з тым, паводле слоў начальніка ўпраўлення прафілактыкі Галоўнага ўпраўлення аховы правапарадку і прафілактыкі міліцыі грамадскай бяспекі МУС Мікалая Драздо, аналіз крадзюжы за апошнія тры гады сведчыць, што меры, якія арганізоўваюцца праваахоўнікамі па

Абзац
■ Больш за 540 чалавек загінулі на дарогах Беларусі сёлет за п'яць месяцаў, паведаміў учора намеснік начальніка аддзела ўпраўлення ДАІ Анатоль Сушо на семінары ў Мінску.

■ Больш за 120 камер відэаназірання будзе ў Мінску да канца года. Цяпер устаноўлена 57 такіх прыбораў — ва ўсіх месцах масавага збору людзей. Яны ёсць на плошчах Перамогі, Кастрычніцкай, Незалежнасці, у розных пунктах на галоўным праспекце сталіцы, а таксама на выезде на асноўных магістралях.

■ Супрацоўнікі МНС утылізавалі знойдзенаму на прыпынку грамадскага транспарту ў Брасце ртуть. 150 г небяспечнага рэчыва было сабрана на вуліцы Маскоўскай. На плошчы 1,5 м праведзена дэмеркурывацыя. Пацярпелых няма, праводзіцца праверка.

■ У пахараў ў самалеце ў Судане загінулі як мінімум 30 пасажыраў. Airbus A-310 «Суданскі авіяліній», які прыбыў у сталіцу Судана Хартум з Ірданіі, адразу пасля прыземлення выкаціўся за межы пасадкальнай паласы. У яго загарэўся рухавік, пасля чаго адбыўся ўзлёў і ўвесь лайнер ахапіла палымем. Усяго на борце самалёта знаходзілася 217 чалавек, уключаючы 14 членаў экіпажа. Па словах генерала-маёрка Махамеда Асман Махмуду зараз невядомы лёс 66 чалавек і, магчыма, сярод іх ёсць і выжываючыя.

■ Забастоўачныя акцыі дзясцяты тысяч вадзіцеляў грузавікоў, што працягваюць супраць павышэння цэнаў на паліва, прывялі да першых ахвяраў. У Партугаліі ўдзельнік пікета паспрабаваў не прапусціць фуру, улезе на яе і скінуўся пад колы. Яшчэ аднаго пікетчыка пераехаў аўтафургоў у іспанскай Гранадзе. За парушэнне грамадскага парадку ў Іспаніі міліцыя арыштавала 15 чалавек.

■ Вадзіцель з японскага горада Такаока пазбавіўся працы пасля таго, як улады горада выявілі, што ён больш за чэрць стагоддзя кіраваў машынамі хуткай дапамогі і пажарнай аховы без вадзіцельскага пасведчання. Падчас штомесечнай праверкі дакументаў, якая з мінулага года ўведзена ў горадзе, вадзіцель праявіў некааторую нервовасць. Гэта насцяржыла паліцэйскага і ён, уважліва вывучыўшы правы, выявіў, што яны належаць бацьку вадзіцеля. Як выявілася, незадавольны шафёр уладкаваўся на працу па чужых дакументах аж у 1981 годзе. За гэты час не было зарэгістравана ніводнага ДТЗ з яго ўдзелам.

Поўны абзац

■ Іранская дзяржаўная энергетычная кампанія абавязала ўсіх сваіх нежанатых і незамужых супрацоўнікаў уступіць у шлюб пад пагрозай звальнення. На стварэнне сам'і ім адводзіцца ўсяго тры месяцы. У кампаніі працуюць тысячы людзей з усяго ўзбярэжжа Персідскага заліва. Сярод іх шмат маладых халасцяхіў. Многія іранцы не спяшаюцца ствараць сем'і, так як імікнуча спачатку дасягнуць пэўнага матэрыяльнага дастатку. Пашалюбны інтэрв'ю ўзаемаадносін літцаў ў Іране незаконныя.

■ Жыхарка Польшчы, якая была п'янай падчас рэзоду, нарадзіла дзяціну, у чыёй крыві ўтрыманне алкаголю было ў 15 разоў больш за ўзровень, што дазволена вадзіцелам. Жанчына паступіла ў перадродзным стане ў бальніцу з узроўнем алкаголю 1,2 г/л (1,2 праміле), што адпавядае бутэльцы віна або двум літрам п'іва для дарослага. Алкаголь перазамеркаваўся праз плаццэнту, у выніку дзіця нарадзілася з утрыманнем алкаголю ў крыві 2,

Ці магчыма з дапамогай лекавых раслін дажыць да 100 гадоў?

У час штучнага інтэлекту, нанатэхналогій, кланіравання і мадыфікавання прадуктаў для чалавечства застаецца ўсё менш тэмніч. Аднак так здаецца толькі на першы погляд, паколькі пастаянна адчуваецца абмежаванасць магчымасцяў. І тады мы звяртаемся да вопыту продкаў, каб з дапамогай ведаў, якія назапашваліся на працягу многіх стагоддзяў, вырашыць сучасныя праблемы. Напэўна ж, нездарма цяпер усё большую папулярнасць ва ўсім свеце здаюць лекавыя расліны і натуральныя прэпараты на іх аснове. Не вывучаныя дасюль (альбо «на здзеіны забытыя») здольнасці зёлка атрымліваюць прымяненне і ў Беларусі.

СВЯТАЯНСКАЯ МАГІЯ

Выкарыстоўваюць лекавыя расліны для адраўнення хворых людзей пачалі вельмі даўно. Дакладна вядома, што яшчэ старажытныя шумеры ў III тысячагоддзі да нашай эры ведалі і паспяхова карысталіся больш чым 20 тысячамі (!) розных зёлкаў. Прынамсі, на таблічцы, якую знайшлі падчас раскопак археолагаў, былі пазначаны 15 адмысловых рэцэптаў. Веды шумераў значна пашырылі ў Вавілон, дзе, дарчы, заўважылі, што сонечнае святло негатыўна ўплывае на лекавыя ўласцівасці раслін і пачалі высушваць травы ў цені. Асобнай з'явай і ўвогуле збіралі ўначы, каб зберэчы рэчывы, патрэбныя для барацьбы з хваробамі.

Далейшае развіццё фітатэрапіі атрымала ў Егіпце, Кітаі, Тыбеце і Індыі, дзе майстэрства траўнікаў дасягнула сапраўдных вышэйшых. Пасля легендарнага Плінарта сістэматызаваў аднаведныя веды. Ён лічыў, што медыцына — сапраўднае мастацтва пераімаць гачоце ўздзеянне прыроды. Бо ў лекавых травах у канцэнтраваным выглядзе маецца ўсё неабходнае для жыцця арганізма. З такім меркаваннем старажытнагрэчаскага ўрача (які, дарчы, жыў у 460—370 гадах да н.э.) цяпер цяжка спрэчацца. У Еўропе вялікую ролю ў папулярызацыі зёлкаў гісторык адраўнення махаман-бенедыктынцамі, якія яшчэ ў раннім сярэднявеччы не толькі пачалі вырошчваць травы, але і ўвялі ў выкарыстанне досюль неведомыя віды. Спрадыву для нашых продкаў наркытоўка зёлка была сапраўды свяшчэнным рытуалам. Дзяці казали, што травы траўніка збіраць толькі ў вызначаны час. Напрыклад, на Купалле — пару

Вядома ж, у той час за мяжу практычна не выязджалі, аднак паштоўкі з насенным матэрыялам перасылалі паміж сабой рэгулярна. Узаемадзейнічалі нягледзячы на тое, устаноўлены паміж краінамі дыпламатычныя сувязі ці не.

Лідзя Васільеўна паказвае паштоўкі, якімі абменьваюцца батанічныя сады — васьць з Польшчы, Аўстрыі, Партугалі... Дасюль не налажаны сувязі між толькі з Антарктыдай, ды і тое толькі таму, што не стварылі пакуль сярэд ільдоў батанічны сад. Міжцяжэйшая мовай зносінаў для вучоных з'яўляецца лацінская — зусім не анахронізм, а вельмі актуальная, аказваецца, рэч.

З лекавымі раслінамі ў Кухаравіч звязана ўсё жыццё. Тут няма ніякага перабольшання — упершыню яна прыйшла ў Батанічны сад рыхтаваць дыпломную, а пасля заканчэння інстытута ўладкавалася менавіта сюды. У працоўнай кніжцы Лідзі Васільеўны адзін запіс, кажа, што аб такім выбары ніколі не пашкадавала. Не згодная, што работу трэба «для прафілактыкі» мяняць раз у сем гадоў, паколькі можна выбраць аднойці і назаўсёды. Працаваць з зёлкамі вельмі цікава і карысна — за ўвесь час праз рукі Кухаравіч прайшоў больш чым 5 тысяч відаў раслін! Не ўсё, зразумела, знайшлі далейшае прымяненне, бо выбіралі толькі самыя карысныя, якія змогуць паспяхова акліматызавацца ў Беларусі. Тым не менш многія з прывычных для нас зёлкаў, што растуць на прасядзінных участках, адразу «прыжываюцца» менавіта ў Батанічным садзе. Цяпер лекавыя расліны займаюць каля сямі гектараў, прычым калекцыя ўсё час мяняецца.

У Чым сакрэт клеапарты? У 1970-я гады супрацоўнікі лэбараторыі вывучалі магчымыя «акультурны» тэрыёны пад Салігорскам. Як вядома, на соледавалах, што ўтвараюцца з адходаў калійнай вытворчасці, практычна нічога не расце. Вучоная высветлілі: існуюць так званыя расліны «салярэа», якія нядрэнна скаж адчуваюць і ў такіх экстрэмальных умовах. У



Батанік Лідзя КУХАРАВА ўпэўненая, што будучыня — за лекавымі раслінамі.

ля захавання печані (у тым ліку дапамагае і пры цырозе) карысна растаропыць. Выключна каштоўны ісок — карысны пры захворваннях лёгкіх, такіх, да прыкладу, як астэма. Цікава, што гэтую расліну для ўмацавання арганізму раіць старым дабэўляць у тварог, ішчыя малочныя прадукты. У Грузіі ісок часта сыплюць у плоў. Такую вядому траву, як базілік (яе яшчэ называюць аргана), выкарыстоўваюць пры розных паталогіях печані. Святаянкі акрамя ўсёго іншага лічыцца мацнейшым антыдэпрэсантам, у чым яму няма роўных сярэд ішчыя зёлка. З гэтай лекавай травы за мяжой гоняць масла і каштуе такі рэпарат вельмі дорага. Меліса рэгулюе артырыяльны ціск, дуброўка лечыць эндакрынную сістэму, а сіноха пры ўздзеянні больш эфектыўна, чым валер'ян. Корань лакрычкі — проста ўнікальны ўмацавальны, адраўняльны сродак. Ён у 15—20 разоў больш салодкі, чым чыч. Вядома, што Клеапарты ў свой час выпраўляла за лакрычкінам у Сярэдняю Азію цэлыя караваны. Кухаравіч расказвала, што падчас паездкі ў Савітніцкі мясцовы бабюлька таксама ўгадвае гэтую расліну. Аказалася, што ў ваіну тугэйшыя жыжары хаваліся ў гарах і там харчаваліся адным лакрычкінам. Усе людзі выжылі і не хварэлі.

У Англіі шмат можна пацмаць пра цудадзейныя якасці ўсім вядомага шалфею. Кажуць, што асноўныя кампаненты раціну аднаго дзівака былі гэтай расліна, а

Сёння

Усход	Запад	Дзюжны дні
Мінск — 4.37 21.42	17.05	
Віцебск — 4.19 21.40	17.21	
Магілёў — 4.27 21.32	17.05	
Гомель — 4.34 21.19	16.45	
Гродна — 4.54 21.55	17.01	
Брэст — 5.05 21.46	16.41	

Месяц
Першая квадра.
Мясца ў сусор'і Шалей.

Імяніны

Пр. Ісака.
К. Антаніны, Леакадзія, Яніны, Андрэя, Анфрыя, Лявона, Яна.

Надвор'е на заўтра

Віцебск	Гродна	Мінск	Магілёў
11...13°C	11...13°C	12...14°C	13...15°C
16...18°C	17...19°C	20...22°C	20...22°C

Геамагнітныя ўзрушэнні

0	3
21	03
18	06
15	09
12	12

Абазначэнні:
— німа прыкметных геамагнітных узрушэнняў
— невялікія геамагнітныя узрушэнні
— слабая геамагнітная бура

У суседзі

Варшава	Кіев	Рыга
16...18°C	26...28°C	18...20°C
17...19°C	21...23°C	16...18°C

12 чэрвеня

1765 год — на Віцебшчыне нарадзіўся Ігнат Антонавіч Манькоўскі, беларускі паэт і публіцыст. Верагодней за ўсё, менавіта ён з'яўляецца аўтарам знакамітай паэмы «Энеіда наывяртар», якая лічылася найвыдатнейшым творам беларускай ананімай пазізіі канца XVIII — пачатку XIX стагоддзя.

1815 год — дзякуючы інтрыгам банкіра Натана Ротшыльда брытанская газета «Морнінг кронікл» апублікавала павадамленне аб паражэнні войскаў Напалеона пры Ватэрлоо, на біржах раслачалася паніка, акцыі кампаніі рзка ўпалі ў цене і Ротшыльд імгненна скупіў іх. Сама ж бітва пры Ватэрлоо адбылася толькі праз некалькі дзён.

«Жыццё — самае рэдкае, што ёсць на свеце. Большасць людзей знаёма толькі існаванне».

Оскар Уайльд (1854—1900), англійскі пісьменнік.

Генадзь ДАВЫДЗЬКА:

«ТВОРЧАЕ ЖЫЦЦЁ ТРЭБА ПАДТРЫМЛІВАЦЬ НЕ ТОЛЬКІ НА ўЗРОЎНІ НАВІН КУЛЬТУРЫ»

Свой вольны час дэпутат Генадзь ДАВЫДЗЬКА аддае «Небяспечным сувязям» — так называецца раман французскага аўтара, сюжэт якога паказаны ў аснову мюзікала «Байкер». Дэпутата Давыдзку змяніў Давыдзкі-рэжысёр, зноў-такі дзякуючы сувязям з пэўнымі асобамі, напрыклад...



Фота БЕЛТА.

— Мне вельмі падабаецца працаваць у Уладзімірам Кандрусевічам, ён вельмі цікавы як кампазітар, руплівы чалавек, — тлумачыць Генадзь Браніславіч. — Мы з ім працавалі над мюзікалам «Афрыка» яшчэ ў тэатры імя Янкі Купалы. Ён прынёс музыку да вершаў Прачка і прапанаваў на гэтай аснове стварыць спектакль. Тады я гэтую пазму стаў насчынаць сюжэтнай лініяй, пераарбіту не для тэатра. Цяпер атрымалася практычна тое ж самае. Кандрусевіч даўно кажа мне пра тое, што ён прадуе над мюзікалам на сюжэт Шадэрло дэ Лакло «Небяспечныя сувязі». Доўга не было часу сустрэцца, але ўсё-такі ён паказаў мне мюзіку, і па ёй я зразумел, што можа атрымацца цікавы твор. Я прачытаў раман, паглядзеў фільмы, якія былі зняты на гэты сюжэт. Зразумел, што мы можам асэнсаваць яго па-новому, зрабіць празнізную гісторыю пра каханне, пра чыстыню гэтага пацця. Мне бачыцца, што гэтае слова ў нас стала зацёртым, уживаецца часта не да месца. Мне раздражняюць многія спевакі і слявачкі, якія спяваюць пра каханне, роздумваюць, што гэта тая-якая вялікая праца, над сабой у першую чаргу. Яно часта губіць чалавека, але можа ўзнесці яго да нібесаў. Яно можа пералавіць любы метал, а чалавек са звыярным сэрцам ператварыць у анёла. Мне было цікава гэтае пераўтварэнне ўвасобіць на сцэне. І тады я ўзяў мюзіку Кандрусевіча, сюжэтную лінію Шадэрло дэ Лакло ператварыў у тэатральную п'есу, але пастарэўся зрабіць гэта ашчэдна, пераносіць дзеянне ў ішоў рэальнасць. У гэтай ішоўнай прафесіі, я памыліў іх ішчы, але тыя-жэ захаваны. Усё гэта зроблена дзеля таго, каб сучасны глядац ўспрыняў усё не як нейкую гісторыю, а зразумел, што такое можа быць і цяпер, з кожным. Каб адчуць, што нельга гуляць з такім паццём.

Ёсць некалькі экранізацый рамана. Былі спробы «асучасніць» сюжэт — у адным з фільмаў дзеянне перанесена ў мадэрнізацыю аспроддзе. Але тут заўсёды ёсць рызыка, што за новай формай можа быць страчана першасная ідэя аўтара. Як пазбегнуць гэтага? — Я ўпэўнены, што людзі аўтар піша не толькі для таго, каб выказацца. Сапраўдны пісьменнік стварае што-небудзь для таго, каб уздзейнічаць на свет, а не проста пазабяляць усіх. Галоўнае тое, што Давыдзку хацелі сказаць гэтым раманам, і я ўпэўнены, ён быў бы ўдзячны тым, хто наню перасэнсоўвае яго твор, тым самым яго думкі пераносіць у сучасны аспроддак. Таму такая працяка была і павінна быць далей. Ча-

— Але байкерскі аспроддак, у які перанесена дзеянне, не такі вялікі, не вельмі адкрыты і асаблівае гэтага кола наўрад ці будучы зразумелыя ў нас шырокім масам...

— Байкеру паўсюдна не так многа, не толькі ў нас. Гэта пэўная субкультура, нятаннае задалавленне, нават не задалавленне, а жыццёвы лад. Байкер — чалавек вольны, чалавек на хуткасі, які пазбывае пэўныя тармазоў, ён жыве адным момантам, вышэйшачою са сваёй мелічнага звера ўсё, што магчыма дала адчування палёту. А што будзе з яго жыццём, і як перажывае ён з-за такой хуткасці яго роўня, — не важна. Таму, каб падтрымаць абвостранасць гэтай ішоўнай, з'явілася жаданне зрабіць галоўнага героя байкерам. Больш за тое, мне захацелася, каб гэты герой, акрамя свайго неверагоднага захвалення, меў не зусім звычайную прафесію. У нас ён рэжысёр, той, хто ўмее мадэляваць чалавечыя адносіны, бярэ на сябе права стварэння. Ён вырашае, што ў яго ўвесь свет у кішч. Ён у пэўнай ступені чынок. Тое такі чынок? Кічкі — гэта напрамак філасофіі старажытнай Грэцыі, яго прыбліжэнні сталі называць чынкамі. Гэта людзі, якія заўсёды казалі праўду ў вочы. Але калі да нашага героя прыходзіць сапраўднае паццё, то яно мацнейшае за яго хуткасць і вышэйшае за яго вольнасць, важнейшае за імідж, які ён на сябе апрануў. Нават калі ён гіне, ужо спасцігнуўшы каханне, то разумее, што неадарэмна жыў.

— Натуральна, ідэя гэтай павінна быць падмацаваная музыкай.

— У многім байкерская тэма была прадэманстраваная энергетычнай п'есай. Я не пісаў вершы для мюзікала, Уладзімір Кандрусевіч падпіраў іх сам. У яго ёсць цудоўная рэч пад назвай «Дарога», адзін з радкоў гучыць так: «У нашых жыхаў нафта...». Гэты радок вызначыў характар нашага героя. Мы ішчы спачатку хацелі назваць спектакль ішоўна, хацелася зрабіць акцэнт на тым, што нельга гуляць у каханне. А потым вырашылі па захваленні галоўнага героя даць назву мюзіку «Байкер». Здалося, што гэта дадасць яму кавасці: ёсць цапкаваць да людзей, які лётваюць па дарогах на жалезных конях, і рэкламнаю кампаніяй праводзіць будзе лёгка.



Фота БЕЛТА.

— Ці проста ў нашых умовах зрабіць такі праект незалежна ад тэатра?

— Няпроста. Таму што для любога тэатральнага прадукта патрэбна гроша. Памышканне, дзе трэба рэалізаваць, а яго дорага аплываць. Трпа павінна прыходзіць на рэпетыцыі — людзі ж хочучы зарабіць грошы. Матэрыяльная база важная, праца мастака, касцюмы. Гэта вельмі стратная частка. Таму зрабіць па-за межамі тэатра вольны праект дорага каштуе. Тым больш мюзікі — самы дары праект у сістэме шоу, які павінен быць відэаўшчынам. Гэта нематэрыя, калі няма інвестара, кампаніі ці зацікаўленага чалавека, які гэты ўкладывае свае грошы. Нематэрыя, калі няма продасора, які зарадкава гэтай ідэяй людзей, якія маюць грошы, запінуць іх, што гэта акупіцца, а можа і не ў фінансавым сэнсе, а ў маральным — у страценні свядомасці людзей. Такі чалавек з'явіўся ў асобе Аляксандра Васільевіча Шаўчэнка, які займаецца пошукам грошай і іх знаходзіць. Прадасорскі цэнтр «Сламяш» акумулюе гэтыя грошы — іх не так многа, але мы імкнёмся іх ашчэдна расходваць. Складзены праект будзе жыць. У нас была прэм'ера — папярэдні паказ прайшоў у Гродне. Нават у «сырым» выглядзе мюзікі зрабіў уражанне на тых, хто сабраў-

ся. Цяпер працягваюцца рэпетыцыі, далажваюцца касцюмы, дарабляецца відэа. Далей збіраемся паехаць у Брэст, у Бабруйск. Будзем рыхтавацца да паказу на «Славянскім базары». Восенню прэм'ера запланаваў у Мінску, яшчэ будуць паказы па Беларусі. А каб трохі акупіць мюзікі, паедзем у Расію, у Украіну. Ужо ёсць зацікаўленасць у гэтым прадукце з боку Масквы і Кіева. Ён можа быць запатрабаваны, тым больш, што раман вельмі папулярны, ён наскандзілі ў свой час.

— Дарчы, пра гастролі. Калі вы сталі дэпутатам, казалі пра тое, што пастарэўся сваёй ініцыятывай паўплываць на актыві-

зацыю гастрольна-канцэртнай дзейнасці ў Беларусі. Ці змоглі рэалізаваць свае ідэі?

— Не, на жаль, у нас на дзяржаўным узроўні ёсць пэўнае неразуменне многіх праблем, з якімі сутыкаюцца творчыя людзі. І нават мне, дэпутату, складана з гэтым змагацца. Выходзіць шэраг пастаноў, якія дзейнічаюць развіццё гастрольнай дзейнасці прыватнай тэатральнай ініцыятывай. Антырэжысёр, асабліва беларускай. Нашы калектывы пастаўляюць у жорсткай умовах. Нават дзяржаўным установам культуры цяжка працаваць, таму што пастанна паўплываецца план на палітычныя намеры інвештара, кампаніі ці зацікаўленага чалавека, які гэты ўкладывае свае грошы. Нематэрыя, калі няма продасора, які зарадкава гэтай ідэяй людзей, якія маюць грошы, запінуць іх, што гэта акупіцца, а можа і не ў фінансавым сэнсе, а ў маральным — у страценні свядомасці людзей. Такі чалавек з'явіўся ў асобе Аляксандра Васільевіча Шаўчэнка, які займаецца пошукам грошай і іх знаходзіць. Прадасорскі цэнтр «Сламяш» акумулюе гэтыя грошы — іх не так многа, але мы імкнёмся іх ашчэдна расходваць. Складзены праект будзе жыць. У нас была прэм'ера — папярэдні паказ прайшоў у Гродне. Нават у «сырым» выглядзе мюзікі зрабіў уражанне на тых, хто сабраў-

дан лёгка прывыкае, таму што ніякай прадэманстраванай энергетычнай п'есай. Я не пісаў вершы для мюзікала, Уладзімір Кандрусевіч падпіраў іх сам. У яго ёсць цудоўная рэч пад назвай «Дарога», адзін з радкоў гучыць так: «У нашых жыхаў нафта...». Гэты радок вызначыў характар нашага героя. Мы ішчы спачатку хацелі назваць спектакль ішоўна, хацелася зрабіць акцэнт на тым, што нельга гуляць у каханне. А потым вырашылі па захваленні галоўнага героя даць назву мюзіку «Байкер». Здалося, што гэта дадасць яму кавасці: ёсць цапкаваць да людзей, які лётваюць па дарогах на жалезных конях, і рэкламнаю кампаніяй праводзіць будзе лёгка.

— У многім байкерская тэма была прадэманстраваная энергетычнай п'есай. Я не пісаў вершы для мюзікала, Уладзімір Кандрусевіч падпіраў іх сам. У яго ёсць цудоўная рэч пад назвай «Дарога», адзін з радкоў гучыць так: «У нашых жыхаў нафта...». Гэты радок вызначыў характар нашага героя. Мы ішчы спачатку хацелі назваць спектакль ішоўна, хацелася зрабіць акцэнт на тым, што нельга гуляць у каханне. А потым вырашылі па захваленні галоўнага героя даць назву мюзіку «Байкер». Здалося, што гэта дадасць яму кавасці: ёсць цапкаваць да людзей, які лётваюць па дарогах на жалезных конях, і рэкламнаю кампаніяй праводзіць будзе лёгка.

— Дарчы, пра гастролі. Калі вы сталі дэпутатам, казалі пра тое, што пастарэўся сваёй ініцыятывай паўплываць на актыві-

зацыю гастрольна-канцэртнай дзейнасці ў Беларусі. Ці змоглі рэалізаваць свае ідэі?

— Не, на жаль, у нас на дзяржаўным узроўні ёсць пэўнае неразуменне многіх праблем, з якімі сутыкаюцца творчыя людзі. І нават мне, дэпутату, складана з гэтым змагацца. Выходзіць шэраг пастаноў, якія дзейнічаюць развіццё гастрольнай дзейнасці прыватнай тэатральнай ініцыятывай. Антырэжысёр, асабліва беларускай. Нашы калектывы пастаўляюць у жорсткай умовах. Нават дзяржаўным установам культуры цяжка працаваць, таму што пастанна паўплываецца план на палітычныя намеры інвештара, кампаніі ці зацікаўленага чалавека, які гэты ўкладывае свае грошы. Нематэрыя, калі няма продасора, які зарадкава гэтай ідэяй людзей, якія маюць грошы, запінуць іх, што гэта акупіцца, а можа і не ў фінансавым сэнсе, а ў маральным — у страценні свядомасці людзей. Такі чалавек з'явіўся ў асобе Аляксандра Васільевіча Шаўчэнка, які займаецца пошукам грошай і іх знаходзіць. Прадасорскі цэнтр «Сламяш» акумулюе гэтыя грошы — іх не так многа, але мы імкнёмся іх ашчэдна расходваць. Складзены праект будзе жыць. У нас была прэм'ера — папярэдні паказ прайшоў у Гродне. Нават у «сырым» выглядзе мюзікі зрабіў уражанне на тых, хто сабраў-

Калі яна існуе, то вельмі абмежавана. Часта гэта некампетэнтна, на ўзроўні пераказвання сюжэта. Ад крытыкі не чакаюць ніякай аб'ектыўнасці, ад крытыкі чакаюць менавіта суб'ектыўнасці. Адсутнасць крытычнага зацікаўлення позірку — сведчанне грамадзянскай і чалавечай абывакоўсці да культурнага працэсу ў Беларусі.

— Ёсць у гэтым наша пагарожнасць, каб не дай Божа, каго-небудзь не пакрыўдзіць... — Вельмі дрэнна, калі так. Шчыра кажучы, я свае недахопы і сам бачу. Я сам мог быць тыя ж «Страсці на культуры» проста разабраць па костах. І вядучага, сябе, — мог бы... Справа ж не ў тым, каб гэта проста зрабіць, а ў тым, каб быць рэзананс, абмеркаванне. Вось нараджаецца новая праграма, здавалася б, павінна стаць падзея на тэлебачанні ці на радыё. Можна ж абмеркаваць гэта, каб прыцягнуць увагу да прадукта, каб аўтары нечому паўчыліся. Але навошта напружвацца? Так нешта можа з'явіцца, а потым скажэ... І нікто ні нараджэнне не святаваць, ні паніку не спраўляць. Але творчае жыццё — цікавая рэч, калі яго адчуць, зразумець, падтрымаць. Гэта рабіць трэба не толькі на ўзроўні навін культуры.

Акрамя таго, у нас адсутнічае мастацкае братэрства. Я як старшыня Канфедэрацыі творчых саюзаў павінен гэта канстатаваць. У творчым павінен быць свой Дом, дзе б людзі нешта абмяркоўвалі, дзе была б тусюлка, якая б мгла нас аб'яднаць. Каб збіраліся журналісты, мастакі, пісьменнікі, архітэктары, дызайнеры, народныя творцы. Але гэтага няма. Ёсць Міністэрства культуры, якое вызначае дзяржаўную палітыку ў гэтай галіне. А грамадзкі творчы арганізацыі ні на што не могуць паўплываць. Нам няма нават дзе сабрацца, каб вырашыць нейкія свае пытанні. На чужой тэрыторыі сустракацца — трэба плаціць арэнду, а грошай няма. Вось кожны сам па сабе існуе. Чаго потым творцаў папаркуе ў адсутнасці новых ідэй, кансалдаванасці, дзяржаўнага мыслення? Як жа яны могуць нараджацца?

— Другі дэпутатскі тэрмін паспрабуе аспіць? — Так. Дзіўна, але чалавек вучыцца пэўнымі этапамі. Прафесію дэрыктара тэатра па-сапраўдному я асвоў толькі праз тры гады працы на гэтай пасадзе, і толькі праз тры гады перастаў іграць ролю дырэктара і стаў ім на сутнасці. У дэпутатскую працу я толькі два гады ўнікаў, таму што гэта ішоўная прафесія дэпутата, разумею, што гэта найперш выбарнік. Ведаю, якія якасці павінен валодаць дэпутат, каб яго пачулі, каб праблемы грамадзян, якія ён павінен абараняць, не проста агучваліся, а вырашаліся. Ведаю, якія дзверы адкрываць, па якіх калідорах хадзіць і з якой хуткасцю. І мне хацелася б пайсці ўнікаць на адзін дэпутатскі тэрмін, каб рэалізаваць планы, якія не паспелі яшчэ рэалізаваць. Я магу ганарыцца многімі сваімі дэпутатскімі ўчынкамі — і шчырымі і нябачанымі. Гэта быў вельмі добры вопыт, таму што рэальна нешта зрабіць для людзей.

— Размаўляла Ларыса ЦІМОШЫК.

Усімхінемся!

Гамер прачытаў 100 кніг і напісаў адну.
Грыбаедаў прачытаў 200 і напісаў адну.
Дар'я Данцова прачытала этыкетку ад шампуня — і ТАК НАТХНІЛАСЯ!!!

Сустракаюцца дзве сяброўкі гадзіны.

Жыццё БЕЗ «БАЗАРУ» СУМНА

Віцебск у «перадбазарным настроі». Менш за месяц засталася да пачатку 17-га міжнароднага фестывалю мастацтваў «Славянскі базар у Віцебску». Гэты форум мастацтваў афіцыйна адкрыецца 11 ліпеня.

Чэргі ля касаў, дзе прадаюць білеты, — ужо добрая віцебская традыцыя. Як і маштабныя работы па замове асфальтавага пакрыцця на дарогах у цэнтры, укладка пліткі і інш. Дарчы, «клааскай» сталі падарункі фестывальнаму гораду ад будаўнікоў. Радзілыны дом пасля капітальнага рамонт з новым корпусам і ішоўным сучасным абсталяваннем запланаваана адкрыць менавіта перад «базарам».

Цяпер побач з песенным сэрцам фестывалю ў перспектыве з'явіцца ўнікальны забавляльны-гандлёвы комплекс. На даху будзе фонтан, а на ніжніх узроўнях месца для баўлення часу ўсёй самай. Пра будучыя канцэрты ў «Звяздзе» павадамылася ўжо. «Зорак», які і раней, будзе шмат. Самыя дарыяга фестывальныя білеты каштуюць 200 тысяч беларускіх рублёў.

«Горад майстроў», які так падабаецца гараджанам і гасцям, «пераселяць» ад будынка ратушы да канцэртнай залы «Віцебск», што ў парку Фрунзе.

У адраўтэарычных будынках былых салыных складоў на поўную моц прапрацуе цэнтр народных рамёстваў «Задзвінне». Тут, як кажучы, адразу з пэчы можна будзе набыць керамічны посуд, які зробіць народныя ўмельцы. Парэлеўна можна будзе падзівіцца выступленню народных калектываў. Адкрыўся ў «Задзвінне» рэстаран беларускай кухні. Між іншым, віцэбчане заўважылі, што дзякуючы «базару», рэстаранны бізнес пачаў некалькі гадоў таму актыўна развівацца. Шкада, што новых гатэльняў перад чарговым базарам не адкрыўся. Але ёсць такія планы на бліжэйшыя гады. Напрыклад, у новым мікрараёне «Білева» інвестары збіраюцца пабудавать гасцінны комплекс разам з першым у вобласці гіпермаркетам.

Супрацоўнікі ДАІ УУС Віцебскага аўтомабільнага выствавяць на фестывальныя дарогах прыгожыя супрацоўніцы — рэгулюючыя вулічнага руху.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

Шлях да сэрца мучыць часова недаступны!

Ноч. На ўсходняй вёсцы загараўся сцяг сена. Збеглася ўся вёска. Тушылаць то чым, хто вяду ношчы, хто залівае. Тут аднекуль вылазіць п'яны мужык і кажа: — Ну вось. Як падпаляць, дык няма каму, а як грэцца, дык усё гатовыя.

ГАСПАДАР ЗАЎЖДЫ З ХЛЕБАМ

ААТ «Баранавіцкі камбінат хлебапрадуктаў» — адно з вядучых у сваёй галіне прадпрыемстваў краіны



Эканаміст Кацярына НУПРЭЙЧЫК добра ведае, што прадукцыя ААТ «Баранавіцкі хлебапрадукт» заўжды якасная і на лобы густ.

КАРОТКАЯ ГІСТАРЫЧНАЯ ДАВЕДКА

Свой шлях прадпрыемства пачало з 1946 года, калі былі адбудаваны млынзавод № 21 і рэалізацыйная база «Загатазбожжа». А ў 1958 годзе гэтыя дзве вытворчасці былі аб'яднаны і на іх аснове створаны Баранавіцкі камбінат хлебапрадуктаў. Мінута шэсць гадоў і на месцы былога «Загатазбожжа» пачалося ўзвядзенне новага комплексу камбіната, у які ўвайшлі элеватар, два млыны, камбикормава цэх, склад бясцарнага захавання, адміністрацыйны будынак, лабараторыя ды падсобныя будынкі.

У 1967 годзе пабудаваны млын трохгатаўнага памолу магутнасцю 245 тон мукі ў суткі. У наступным годзе быў уведзены ў эксплуатацыю камбикормава цэх, праектная магутнасць якога складала 200 тон распыльных камбикормаў у суткі.

А праз год пачаў даваць прадукцыю млын шатравальнага памолу магутнасцю 120,70 тон у суткі. Мінуту яшчэ год, і ўжо узведзены трохсіласны корпус элеватора ёмістасцю 48 тысяч тон.

Развіццё Баранавіцкага камбіната хлебапрадуктаў працягвалася. У 1972 годзе здарэны ў эксплуатацыю Рэйтанавскі вытворчы ўчастак напільнага захавання збожжа ёмістасцю 16 500 тон.

У 1992—1998 гадах ішло будаўніцтва цэха гранулявання з корпусам гатовай прадукцыі.

Адкрыццё першай свайей крамы і міні-пяркні ў горадзе адбылося ў 1996 годзе. Гандлёвая сетка пашыраецца: у 2002 годзе ў Баранавічах свае дзверы адчыніла яшчэ адна крама прадпрыемства.

Расшырэнне прадпрыемства працягвалася, вялося будаўніцтва. Утварыўся ПУПТ «Збожжапрадукт», увайлі ў эксплуатацыю эструдар і да камбіната далучылі Івацэвіцкі ХПП. У Івацэвічах прадпрыемства набыло і падсобную гаспадарку.

Важная падзея адбылася 18 сакавіка 2004 года, калі ААТ «Баранавіцкі хлебапрадукт» першым срод камбінатаў хлебапрадуктаў Беларусі атрымаў міжнародны сертыфікат адпаведнасці, які сведчыць, што сістэма менеджменту якасці па выбаце, фасуюцы і адгрузцы прадукцыі адпавядае СТБ ISO 9001-2001.

З 1 студзеня 2005 года прадпрыемства рэарганізавана шляхам далучэння да яго свінакомплексу «Усходні». Сёння на «Комплексе па выбаце свініны» (КВС) вырошчліваецца да 64 тысяч гадоў свіней — гэта буйны вытворчы ўчастак з закончаным цыклам вытворчасці.

А праз год да ААТ «Баранавіцкі хлебапрадукт» далучылі СВК «Лотвічы» і «Вераснёвы». Прадпрыемства атрымала 5,7 тыс. гектараў зямлі і штат камбіната павялічылі на 290 работнікаў.

Гісторыя прадпрыемства працягваецца, яно жыве, рэарганізуецца, развіваецца. Апошнім восем гадоў ААТ «Баранавіцкі хлебапрадукт» узначальвае Генеральны дырэктар Наталля Манько, менавіта пры ёй адбылася самая сур'ёзная рэарганізацыя прадпрыемства. Гэта кірункі, збожжа чуюць, слухаюць і паважаюць.

Адна мэта на ўсіх


Работнікі камбіната, якія працуюць палеч з Генеральным дырэктарам, таксама падзялілі сваёй думкай наконт вытворчасці, прадукцыі, работы прадпрыемства ў цэлым...



Намеснік генеральнага дырэктара па эканамічных фінансах, уліку і кантролю Ірына КАРКОЦКАЯ:

— Брэсцкая вобласць мае сваю спецыфіку, бо на яе тэрыторыі размешчаны шэраг буйных жывёлагадоўчых комплексаў і птушкафабрык, якія самі закупляюць збожжа для сваіх параб, каб затым на давальніцкіх умовах перапрацаваць яго на камбикормаў. А гэта дае магчымасць у нашых вытворцаў купіць збожжа па больш нізкай цане. Чым больш мы забяспечваем сябе збожжам падчас жніва, тым стабільней працуе прадпрыемства. У мінулым годзе на Брэсцкім не ўдалося поўнацэнна забяспечыць сябе фуражным збожжам, таму і давалося закупляць яго ў іншых абласцях: Магілёўскай, Віцебскай... безумоўна, ужо за больш высокую цану. Адналь, чым больш, чым на сыравіну расце і ў такіх умовах працаваць даволі складана. Мы забяспечаны збожжам да верасня, і хоць жніва пачынаецца раней, але з збожжам яшчэ некалькі месяцаў павінна выпсывацца, а ўжо затым іці на перапрацоўку. А ў цэлым гаворыць пра эканамічную самастойнасць камбіната не прыходзіцца. Рост кошту збожжам вядзе да росту цаны на камбикормаў, а ў той жа час цэны на мяса фіксаваныя, хоць свінакомплекс «Усходні» мае даволі прстойныя паказчыкі. Напрыклад, вырасла пагадоў у параўнанні з 2005 годам амаль на 12 тысяч гадоў і сярэднясутачнае прыбаўленне ў вазе жывёлы павялічылася. Дарэчы, узрасла і ўраджайнасць на палях сельгаскааператываў, якія далучылі да камбіната, і асноўныя інвестыцыі мы ўклілі ў зямлю пад будучы ўраджай, напрыклад, купілі 61 аданку тэхнікі.

Камбикормава вытворчасць даволі складаная і мы, нягледзячы на ўсе праблемы, стаяць на месцы не можам, павінны развівацца. На тым жа «Усходнім» камбінат хацелі бы дабіцца на сваіх камбикормах максімальнай аддачы.



Начальнік аддзела стандартаў і сертыфікацыі сістэмы якасці Наталля ЛУК'ЯНЧЫК:

— Пра якасць прадукцыі гаворыць адсутнасць рэкламацый у адрас прадпрыемства. Ды і попыт на нашу прадукцыю сведчыць, што яе якасць адпавядае самым высокім стандартам. А ў сучасных умовах сертыфікат сістэмы якасці служыць адным з вырасальных фактараў пры заключэнні дагавора на пастаўку прадукцыі. У адпаведнасць з устаноўленым графікам праводзяцца Дні якасці са спажыўцамі, на якіх абмяркоўваюцца пытанні якасці выпускаемай прадукцыі, пажаданы спажыўцоў, прымаюцца рашэнні аб узаемавыгодным супрацоўніцтве. Жыццё іміклівае і камбінат не можа рабіць стаўку толькі на існуючую прадукцыю. Спажывец хоча бачыць, набываецца новыя яе віды, таму прадпрыемства стараецца максімальна прадаставіць спажыўцам новыя та-

Наталля МАНЬКО, Генеральны дырэктар ААТ «Баранавіцкі камбінат хлебапрадуктаў»:
«Пры вырашэнні праблем важна гадоўнае аддзяленне ад другараднага»

Калі разлічваеш на сябе, то жыццё лягчэй

У нас не так ужо і многа жанчын, якія займалі б пасаду кіраўніка буйнога прадпрыемства. А з чым сутыкнулася Наталля Манько, калі ўзначаліла калектыв?

— Скажу, што далёка не ўсе мужчыны могуць пагадзіцца з тым, што лідарам з'яўляецца жанчына. І напачатку не ўсё гладка было, нехта і не верыў у мяне, як кіраўніка. Але нічога, неўзабаве ўсё стала на месца. А пачала я з самых элементарных бытавых праблем, неабходна было навесяці парадак. Я бачыла неабходнасць перамен. І ўсё паступова змянілася да лепшага. Я магу сказаць толькі добрае пра свайго папярэдніка. Былі кіраўнікі многа зрабіў для камбіната ў плане тэхналогіі, наладжвання вытворчасці... А мне захацелася, каб і эстэтычны бок на прадпрыемстве не адставаў.

— Наталля Віктараўна, з вашыміходам на камбінат адбыліся кадравыя перамены?

— Я не прыхільніца кадравай чахарды. З гэтымі людзьмі я працавала, і ведаю, і калі яны на сваім месцы, то для чаго і мяняць. І нават, калі чалавек ідзе на пенсію, то стараюся, каб для яго гэты момант не быў балючым. Я працавала намеснікам дырэктара, была ў абойме той каманды і старалася падыходзіць ва ўсіх пытаннях асяродка, каб не нашкодзіць. Патрэбна быў час для адаптацыі.

— Пры вас прадпрыемства прайшло сур'ёзную рэарганізацыю, я маю на ўвазе далучэнне да камбіната двух сельгаскааператываў і буйнога свінакомплексу. Наколькі гэта апрадана?

— Мы прайвалі некалькі рэарганізацый, і калі гаварыць пра Івацэвіцкае хлебапрыёмнае прадпрыемства, то такой вострай неабходнасці не было, але мы і не прагадзілі. У нас з'явіліся там свае



Генеральны дырэктар ААТ «Баранавіцкі хлебапрадукт» Наталля Віктараўна МАНЬКО.

склады, жывёла, адным словам, на Івацэвічах мы навучыліся, а свінакомплекс «Усходні», як бы там ні было, з'яўляецца спажыўцом мяса намога вышэйшага, чым камбикормаў. І тут важна было не згубіць рынак збыту, бо «Усходні» спажывае 25 працэнтаў прадукцыі камбіната. І я падумала, што калі комплекс не ўзяць, то давядзецца часткова зменшыць вытворчасць камбикормаў. Але далучэнне напачатку выклікала трывожу і няўпэненасць, гэта сёння ўсё стабілізавалася і комплекс расшыраецца, абнаўляецца і ўжо стаіць пытанне аб пашырэнні вытворчасці перапрацоўкі мясапрадуктаў.

Далучэнне ж двух сельгаскааператываў было мерай вымушана. Нам, зразумела, далася не лепшы гаспадаркі, але сёння там сітуацыя мяняецца. Напрыклад, зарплата ў работніцкай СВК вырасла ў 2,5 раза, але разам з тым гэ-

та нараджае ўтрыманскія настроі, бо зарплата неабходна зрабляць. — **Нагледзячы не ўсе эканамічныя праблемы, не толькі на вашым прадпрыемстве, але і ў краіне, у Баранавіцкага камбіната хлебапрадуктаў ёсць перспектывы? У вас ёсць вера, што ў прадпрыемстве ўсё лепшае яшчэ наперадзе?**

— Па-першае, працаваць без веры немагчыма, а па-другое, ёсць калектыв, і калі кіраўнік спытаўся, не можа прапанаваць новыя ідэі, то гэта расхалоджвае людзей, хоць я прыхільніца прыватнасці і мы ў перспектыве прыйдем да гэтага. Прыватнік больш свабодны, там іншае стаўленне да вытворчасці, у кіраўніка большыя магчымасці для маневра... Але гэта не значыць, што дзяржаўная форма ўласнасці з'яўляецца злыя для сябе. Проста мы не можам ігнараваць эканамічную сітуацыю, якая склалася вакол нас. І тым не

Спажыўцы не наракаюць

Самыя ценныя дзелавыя адносіны ў прадпрыемстве са спажыўцамі з усіх рэгіёнаў Беларусі, і больш за 600, але асноўнымі з'яўляюцца хлебабазовы, гандлёвы, прадпрыемствы грамадскага харчавання, а таксама сельгаспрадпрыемствы Баранавіцкага, Драгінскага, Ляхавіцкага і іншых раёнаў Брэсцкага. Асноўным рынкам збыту прадукцыі з'яўляецца ўнутры рынак нашай краіны.

Калі мука ў асноўным паступае на прадпрыемстве хлебапрыёмнага, спажывае пераважна прадпрыемствы, то асноўнымі спажыўцамі камбикормаў з'яўляюцца прадпрыемствы аграрна-прамысловага комплексу: РУСВП «п/ф Дружба», РУСВП «Баранавіцкая п/ф», РУСВП «Гарадзішчанская п/ф» і іншыя птушкафабрыкі, а таксама свінакомплекс «Усходні».

Вось што скажаў дырэктар птушкафабрыкі «Дружба» Васіль Маркевіч: — У нас з камбінатам хлебапрадуктаў склаліся жывыя партнёрскія адносіны. Фабрыка спажывае ў суткі 140 тон камбикормаў. Сваё збожжа, а да нас далучана тры сельгаскааператывы, мы на давальніцкіх умовах перапрацоўваем на камбінат і ўпрымаем камбикормаў. Нармальнае супрацоўніцтва, і ў нас наракаўняў на асартымент ці якасць прадукцыі няма.

Акрамя вышэйназваных спажыўцоў, некаторая частка прадукцыі пастаўляецца і прыватным гандлёвым прадпрыемствам. У гандлёвую сетку ААТ «Баранавіцкі хлебапрадукт» уваходзяць 7 магазінаў і 12 гандлёвых пунктаў, а яшчэ рэалізацыя прадукцыі адбываецца праз дыстрыб'ютарную сетку, агульнай колькасцю 63 чалавек, яна з'яўляецца асноўным спосабам рэалізацыі дадатковага аб'ёму мукамольнай і камбикормавай прадукцыі ў прыватным сектары рынку сельскай мясцовасці і прыгарадзе.



— Прадукцыя гатовая да перавозкі, — засведчылі вадзіцель пагрузчыка Аляксей ДУБОУСКІ і кладаршчыца Аля ПАНАСЕНЯ.

меней наша прадпрыемства прадзе стабільна. Напрыклад, у 2007 годзе камбінатам выпушчана прадукцыі ў існуючых цэнах на суму 81936 млн рублёў, а гэта ў параўнанні з 2006 годам — 147 працэнтаў. Рост адзначаецца па ўсёй прадукцыі, якая выпускаецца. Разам з гэтым на прадпрыемстве ўкладваюцца сродкі: мы правялі рэканструкцыю млына ржанага памолу, завозіцца чэскае абсталяванне на рэканструкцыю лініі пшанічнага памолу... Адналь, словам, наша прадпрыемства — адна вялікая будоўля. А ў ліпені на нашым камбінатзе пройдзе калегія рэспубліканскага ўзроўню і на ёй будзе разглядацца пытанні нарыхтоўкі збожжа новага ўраджаю. Значыць, мы прыкметныя ў сваёй галіне.

Безумоўна, хацелася б, каб аддача была значна большай, але я гляджу на жыццё рэалістычна і мы ідзем да пастаўленай мэты разважліва, крок за крокам. Па вялікім рахунку будучыня прадпрыемства ў руках калектыву.

— **Вядома ж, кіраўніцтва камбіната. Наталля Віктараўна, каб кіраваць паўтараты, самым калектывам, адным з самых вялікіх у раёне і горадзе, трэба мець характар «жалезнай лядзі». Ён дастаецца вам у спадчыну ці жыццё гартвала характар?**

— Не ведаю, як нахонт «жалезнай», але я з дзяцінства старалася ўсё рабіць сумленна. Можна сказаць, што з малых гадоў я ведала, што такое адказнасць. Бацькі мае — простыя людзі з Клецакага раёна, я таксама нарадзілася там. А нахонт дзядоў, то адзін служыў у ахове апошняга расійскага цара, а калі ён вярнуўся на радзіму, то меў свае погляды на жыццё, якія паўплывалі на сялянскі ўклад сям'і. Другі ж дзед быў гаспадаром. Не ведаю, колькі там зямлі і коней у яго было, але меў... У нашай сям'і ведалі, што такое прстойнасць і адзін да аднаго ставіліся з павагай. Магчыма, з характару нешта я ўзяла ад мамы. Ды і жыццё многаму навучыла. Культур з грошай не рабіла, а калі захоцца паехаць на канцэрт, то доўга не думаючы магу апынуцца і ў Маскве. Прытрымаюцца здаровага кансерватызму і стараюся гадоўнае аддзяленне ад другараднага.

• мука для выпечкі піцы звычайнай (Піца-дачніца).

• мука расфасоўваецца ў прапільнава мяхі па 50, 20 і 10 кг. А для автовага і рознага гандлю мука фасуецца ў папяровыя пакеты па 1 і 2 кг, поліэтыленава — па 3 і 5 кг. Мучныя сумесі фасуюцца па 0,5 кг.

• мука для выпечкі піцы звычайнай (Піца-дачніца).

• мука расфасоўваецца ў прапільнава мяхі па 50, 20 і 10 кг. А для автовага і рознага гандлю мука фасуецца ў папяровыя пакеты па 1 і 2 кг, поліэтыленава — па 3 і 5 кг. Мучныя сумесі фасуюцца па 0,5 кг.

• мука расфасоўваецца ў прапільнава мяхі па 50, 20 і 10 кг. А для автовага і рознага гандлю мука фасуецца ў папяровыя пакеты па 1 і 2 кг, поліэтыленава — па 3 і 5 кг. Мучныя сумесі фасуюцца па 0,5 кг.

• мука расфасоўваецца ў прапільнава мяхі па 50, 20 і 10 кг. А для автовага і рознага гандлю мука фасуецца ў папяровыя пакеты па 1 і 2 кг, поліэтыленава — па 3 і 5 кг. Мучныя сумесі фасуюцца па 0,5 кг.

• мука расфасоўваецца ў прапільнава мяхі па 50, 20 і 10 кг. А для автовага і рознага гандлю мука фасуецца ў папяровыя пакеты па 1 і 2 кг, поліэтыленава — па 3 і 5 кг. Мучныя сумесі фасуюцца па 0,5 кг.

• мука расфасоўваецца ў прапільнава мяхі па 50, 20 і 10 кг. А для автовага і рознага гандлю мука фасуецца ў папяровыя пакеты па 1 і 2 кг, поліэтыленава — па 3 і 5 кг. Мучныя сумесі фасуюцца па 0,5 кг.

• мука расфасоўваецца ў прапільнава мяхі па 50, 20 і 10 кг. А для автовага і рознага гандлю мука фасуецца ў папяровыя пакеты па 1 і 2 кг, поліэтыленава — па 3 і 5 кг. Мучныя сумесі фасуюцца па 0,5 кг.

• мука расфасоўваецца ў прапільнава мяхі па 50, 20 і 10 кг. А для автовага і рознага гандлю мука фасуецца ў папяровыя пакеты па 1 і 2 кг, поліэтыленава — па 3 і 5 кг. Мучныя сумесі фасуюцца па 0,5 кг.

• мука расфасоўваецца ў прапільнава мяхі па 50, 20 і 10 кг. А для автовага і рознага гандлю мука фасуецца ў папяровыя пакеты па 1 і 2 кг, поліэтыленава — па 3 і 5 кг. Мучныя сумесі фасуюцца па 0,5 кг.

• мука расфасоўваецца ў прапільнава мяхі па 50, 20 і 10 кг. А для автовага і рознага гандлю мука фасуецца ў папяровыя пакеты па 1 і 2 кг, поліэтыленава — па 3 і 5 кг. Мучныя сумесі фасуюцца па 0,5 кг.

• мука расфасоўваецца ў прапільнава мяхі па 50, 20 і 10 кг. А для автовага і рознага гандлю мука фасуецца ў папяровыя пакеты па 1 і 2 кг, поліэтыленава — па 3 і 5 кг. Мучныя сумесі фасуюцца па 0,5 кг.

• мука расфасоўваецца ў прапільнава мяхі па 50, 20 і 10 кг. А для автовага і рознага гандлю мука фасуецца ў папяровыя пакеты па 1 і 2 кг, поліэтыленава — па 3 і 5 кг. Мучныя сумесі фасуюцца па 0,5 кг.

• мука расфасоўваецца ў прапільнава мяхі па 50, 20 і 10 кг. А для автовага і рознага гандлю мука фасуецца ў папяровыя пакеты па 1 і 2 кг, поліэтыленава — па 3 і 5 кг. Мучныя сумесі фасуюцца па 0,5 кг.

• мука расфасоўваецца ў прапільнава мяхі па 50, 20 і 10 кг. А для автовага і рознага гандлю мука фасуецца ў папяровыя пакеты па 1 і 2 кг, поліэтыленава — па 3 і 5 кг. Мучныя сумесі фасуюцца па 0,5 кг.

• мука расфасоўваецца ў прапільнава мяхі па 50, 20 і 10 кг. А для автовага і рознага гандлю мука фасуецца ў папяровыя пакеты па 1 і 2 кг, поліэтыленава — па 3 і 5 кг. Мучныя сумесі фасуюцца па 0,5 кг.

• мука расфасоўваецца ў прапільнава мяхі па 50, 20 і 10 кг. А для автовага і рознага гандлю мука фасуецца ў папяровыя пакеты па 1 і 2 кг, поліэтыленава — па 3 і 5 кг. Мучныя сумесі фасуюцца па 0,5 кг.

• мука расфасоўваецца ў прапільнава мяхі па 50, 20 і 10 кг. А для автовага і рознага гандлю мука фасуецца ў папяровыя пакеты па 1 і 2 кг, поліэтыленава — па 3 і 5 кг. Мучныя сумесі фасуюцца па 0,5 кг.

• мука расфасоўваецца ў прапільнава мяхі па 50, 20 і 10 кг. А для автовага і рознага гандлю мука фасуецца ў папяровыя пакеты па 1 і 2 кг, поліэтыленава — па 3 і 5 кг. Мучныя сумесі фасуюцца па 0,5 кг.

• мука расфасоўваецца ў прапільнава мяхі па 50, 20 і 10 кг. А для автовага і рознага гандлю мука фасуецца ў папяровыя пакеты па 1 і 2 кг, поліэтыленава — па 3 і 5 кг. Мучныя сумесі фасуюцца па 0,5 кг.

• мука расфасоўваецца ў прапільнава мяхі па 50, 20 і 10 кг. А для автовага і рознага гандлю мука фасуецца ў папяровыя пакеты па 1 і 2 кг, поліэтыленава — па 3 і 5 кг. Мучныя сумесі фасуюцца па 0,5 кг.

• мука расфасоўваецца ў прапільнава мяхі па 50, 20 і 10 кг. А для автовага і рознага гандлю мука фасуецца ў папяровыя пакеты па 1 і 2 кг, поліэтыленава — па 3 і 5 кг. Мучныя сумесі фасуюцца па 0,5 кг.

• мука расфасоўваецца ў прапільнава мяхі па 50, 20 і 10 кг. А для автовага і рознага гандлю мука фасуецца ў папяровыя пакеты па 1 і 2 кг, поліэтыленава — па 3 і 5 кг. Мучныя сумесі фасуюцца па 0,5 кг.

• мука расфасоўваецца ў прапільнава мяхі па 50, 20 і 10 кг. А для автовага і рознага гандлю мука фасуецца ў папяровыя пакеты па 1 і 2 кг, поліэтыленава — па 3 і 5 кг. Мучныя сумесі фасуюцца па 0,5 кг.

• мука расфасоўваецца ў прапільнава мяхі па 50, 20 і 10 кг. А для автовага і рознага гандлю мука фасуецца ў папяровыя пакеты па 1 і 2 кг, поліэтыленава — па 3 і 5 кг. Мучныя сумесі фасуюцца па 0,5 кг.

• мука расфасоўваецца ў прапільнава мяхі па 50, 20 і 10 кг. А для автовага і рознага гандлю мука фасуецца ў папяровыя пакеты па 1 і 2 кг, поліэтыленава — па 3 і 5 кг. Мучныя сумесі фасуюцца па 0,5 кг.

• мука расфасоўваецца ў прапільнава мяхі па 50, 20 і 10 кг. А для автовага і рознага гандлю мука фасуецца ў папяровыя пакеты па 1 і 2 кг, поліэтыленава — па 3 і 5 кг. Мучныя сумесі фасуюцца па 0,5 кг.

• мука расфасоўваецца ў прапільнава мяхі па 50, 20 і 10 кг. А для автовага і рознага гандлю мука фасуецца ў папяровыя пакеты па 1 і 2 кг, поліэтыленава — па 3 і 5 кг. Мучныя сумесі фасуюцца па 0,5 кг.

• мука расфасоўваецца ў прапільнава мяхі па 50, 20 і 10 кг. А для автовага і рознага гандлю мука фасуецца ў папяровыя пакеты па 1 і 2 кг, поліэтыленава — па 3 і 5 кг. Мучныя сумесі фасуюцца па 0,5 кг.

• мука расфасоўваецца ў прапільнава мяхі па 50, 20 і 10 кг. А для автовага і рознага гандлю мука фасуецца ў папяровыя пакеты па 1 і 2 кг, поліэтыленава — па 3 і 5 кг. Мучныя сумесі фасуюцца па 0,5 кг.

• мука расфасоўваецца ў прапільнава мяхі па 50, 20 і 10 кг. А для автовага і рознага гандлю мука фасуецца ў папяровыя пакеты па 1 і 2 кг, поліэтыленава — па 3 і 5 кг. Мучныя сумесі фасуюцца па 0,5 кг.

• мука расфасоўваецца ў прапільнава мяхі па 50, 20 і 10 кг. А для автовага і рознага гандлю мука фасуецца ў папяровыя пакеты па 1 і 2 кг, поліэтыленава — па 3 і 5 кг. Мучныя сумесі фасуюцца па 0,5 кг.

• мука расфасоўваецца ў прапільнава мяхі па 50, 20 і 10 кг. А для автовага і рознага гандлю мука фасуецца ў папяровыя пакеты па 1 і 2 кг, поліэтыленава — па 3 і 5 кг. Мучныя сумесі фасуюцца па 0,5 кг.

• мука расфасоўваецца ў прапільнава мяхі па 50, 20 і 10 кг. А для автовага і рознага гандлю мука фасуецца ў папяровыя пакеты па 1 і 2 кг, поліэтыленава — па 3 і 5 кг. Мучныя сумесі фасуюцца па 0,5 кг.



Гаспадар



Ад прадукцыі з гандлёвай маркай «Гаспадар» ніхто не адмаўляецца

ААТ «Баранавіцкі хлебапрадукт» вырабляе прадукцыю на сучасным абсталяванні з выкарыстаннем перадавых тэхналогій. А гэта дае магчымасць давесці выпуск мукі да 75 600 тон, а камб